

## Возера ў акупунктуры

*Новыя выданьні на кніжных паліцах «Дзеяслова»*

Алесь Адамовіч. ...Імя сей звезде Чарнобыль / Укл. Н. А. Адамовіч.  
– Мінск: “Ковчег”, 2006. – 544 с.: з іл. Наклад 1000 ас.



Чытаючы Адамовічаву кнігу, разумееш, што яздерная вайна была, ёсьць і працягваецца. Пра тое распавядоць дзённікі пісьменніка і грамадскага дзеяча, ягоныя артыкулы, лісты да Міхаіла Гарбачова, Яфрэма Сакалова, Андрэя Сахарава, Васіля Быкава, інтэрв'ю, кінасцэнтарый, а таксама аповесьць “Апошняя пастараль”, – усё, што дбайна ўключана ў аўтэнтычны том памяці і смутку. Уражваючы найперш прароцкасць Адамовіча (у запісах пачатку 80-х – яскравае прадчуванье Чарнобыльскай катастрофы) ды задакументаваная рабская баязлівасць тагачаснага беларускага кіраўніцтва. А шырэй – актуальнасць кнігі. Ад самага яе пачатку: “Разам з бюракратамі казённы аптыміст – галоўны наш магільшчык. Дзяяючы “патрыятычнаму аптымізму” мы вайну сустрэлі ў падштаніках. А цяпер вось – Чарнобыль. Цікава, ці будзем дабудоўваць свой – за 30 км ад Менску?”

Расыцілаў Бензярук, Віарыён Крысько. Жыў на свеце дзед Васіль: кніга абразкоў пра В. Вітку, ягоны час і сяброду. – Брэст: “Акадэмія”, 2006. – 64 с. [8 стар. іл.]. Наклад 55 ас.



Унікальная кніга. І ня толькі накладам. У ёй – спавядальныя ўспаміны пра пісьменніка Васіля Вітку ягоных сына (В. Крысько) і вучня (Р. Бензярука). Беларусь і яе людзі, вайна і літаратура, гумар і трагедыя чалавечага існаваньня, ваколлітаратурныя здарэнні, – тэматычнае абрамленне аповедаў. А яшчэ – урыўкі з лістоў К. Чорнага, згадкі пра “стары” Саюз пісьменнікаў, пра жонку Я. Купалы, пра У. Дубоўку, Я. Брыля, пра съветскую памяць і творчую ўдзячнасць.

Рафал Ваячак. Мёртвы сэзон: выбраныя вершы / пер. з польскай В. Морт. – Мінск: І. П. Логвінаў, 2007. – 137 с. Наклад 1000 ас.



Сапраўднае адкрыццё для аматараў пазії: новае імя, новая стыхія. 1945-1971 – гады жыцця паэта. Але – сапраўдная пазія вечная і не губляе сваёй актуальнасці праз гады, як не губляючы яе шчырасць і кахранье, съмеласць і непасрэднасць.

Ёсьць лесьвіца  
але няма прыступак  
Ёсьць я

але мяне няма...

**Юрка Віцьбіч.** Альтыбальшавіцкія паўстаны і партызанская барацьба на Беларусі. – Вільня: “Gudas”, 2007. – 308 с. Наклад 500 ас.

Гэта другое выданье Віцьбічавай “ваярскай анталогіі”. Першае зьявілася ў ЗША ў 1996 г., і вось, калі верыць тытулу новай кнігі, – друк з еўразыяцкай Летувы. Чытачы розных рангаў і да сёньня спрачаўца: гэта выдумка на дакументальным матэрыяле ці дакумент з доляй выдумкі. Ці – варыянт трэці – першападступ да некалі бестсэлернай “савецкай” кнігі “Я з вогненнай вёскі” ды кніг Святланы Алексіевіч...




**Ян Гурэц-Расініцкі.** Райская яблыня = Rajska jabłoc/ Па-польску і беларуску. Пер. на бел. мову С. Законьнікава. – Менск: “Кнігазбор”, 2006. – 152 с. Наклад 1000 ас.

Нечаканы, вабны і запамінальны падарунак аматарам пазіі. Польскамоўны аўтар, які нарадзіўся ў 1920-м на Гарадзеншчыне, застоецца над плынямі, традыцыямі. Разъдзелы кнігі – як паэтычны кругабег: “Адкрыццё раю”, “Папараць-кветка”, “Амуры”, “Аскома”, “Лаўцы прывідаў”, “Разъвітанье з раем”. Абеларушаны польскі паэт – у спалучаных рытмах пачуццяў, у фантазійнай разніяволенасці, праславінскай метафорыцы, душэўнай неўтайнаманасці і паэтычнай гарэзьлівасці... Усё тое годна перасторона па-беларуску, – нібыта і пісалася ў двух мовах.



**Дваццаць польскіх апавяданьняў.** Пер з польскай; укладальнік Андрэй Хадановіч. – Менск: І. П. Логвінаў, 2007. – 312 с. Наклад 1000 ас.

Такіх выданьняў не хапае ў сёньняшній Беларусі: дужа мала ведаем мы, што адбываецца ў літаратурах нашых суседзяў. А тут – адразу дзесяць найпопулярнейших і найсучаснікіх польскіх аўтараў і дваццаць іхніх аповедаў. На розны густ. І пачаткоўцам, і «жывым класікам» можна прымерыць польскі «шынэлак» на сябе. Ну а аматарам суседской літаратуры – праста прыемнага чытаньня.



**Андрэй Дыніко, Андрэй Скурко.** Беларусь за 10 падарожжаў. Кнігарня «Наша ніва» – Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2007. – 174 с. Наклад 1000 ас.

Аўтары аб’ехалі Беларусь па яе межах, з заходамі ў Расею і Польшчу, наведалі малыя радзімы адметных асобаў сучаснай Беларусі і свае ўражаньні выклалі ў дзесяці нарысах. Кніга чытаеца на адным дыханьні і патрабуе працягну: падобную Беларусь мы бачым кожны дзень, але пра такую Беларусь мы яшчэ не чыталі. Адно хіба – хацелася б больш ілюстрацыяў, але аўтары маюць на гэта адказ: «гэта ня кнігашпаргалка, а кніга-падказка». Так, лепш адзін раз убачыць на свае очы, чым сем разоў у альбоме. Падарожнічайце самі. Адкрывайце сабе невядому Беларусь.




**Васіль Жуковіч.** Энергія запаветаў: Перакл. з украінскай пазіі. – Менск: Выд. В. Хурсік, 2006. – 136 с.: з іл. Наклад 100 ас.



Кніга прымеркаваная да ўгодкаў нараджэння Л. Украінкі ды І. Франко. Акрамя названых творцаў уключае яшчэ вершы Т. Шаўчэнкі. Гэта – плён дзесяцігодзізяў знаёмства і прыхільнасці да украінскай ідзі беларускага паэта, беларускай літаратуры. Энергія запаветаў і украінскіх, і беларускіх песняроў складаеца з аднолькавых хрэстаматыйных “квантав” любові да нацыі, традыцыі і вольнасці. А таму і зборнік успрымаеца як *навейшы запавет*, складзены з трохкніжка волатаў украінскага духу.

**Алена Кобец-Філімонава.** Калі ўцякала сонца: творчасць Рыгора Кобеца, яго жыццё і пакуты. – Мінск: “Кнігазбор”, 2006. – 464 с. [38 стар. іл.]. Наклад 250 ас.

Кранальная кніга дачкі пра бацьку, дасьледчыцы пра аднаго з заснавальнікаў беларускага тэатру і кіно. У аснове аб'ёманай працы – лёс драматурга, кінадраматурга, драматычны лёс літаратара. Шырэй – гістарычна хроніка культурніцкага жыцця Беларусі 20-60-х гадоў у прыгожым аздабленыні фотаархіўных ілюстраций ды шчымлівых аўтарскіх згадак і ўдакладненняў. Кніга завяршаецца “Карткай біографій” Рыгора Кобеца. Чым ня стыльнае выданыне серыі “Жыццё знакамітых людзей (Беларусі)”, якую заплагаяціла “Мастацкая літаратура”, але паслухмяна і блізарука не глядзіць далей людзей, якія “очень любят пр...”?



**Этгар Керэт. Кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць Богам. Пер. з мовы іўрыту П. Касцюковіча.** – Мінск: выд. I. P. Логвінаў, 2007. – 200 с. Наклад 1000 ас.



Ніхто і не сумняваўся, што сучасная літаратура Ізраілю – цікавая і адметная. Але адна справа здагадваша, зусім іншая – ведаць. А такой магчымасці да нядяўняга часу ў нас не было. І вось першы пераклад з іўрыту на беларускую мову. Аўтар – амаль наш зямляк (бацька з Баранавічаў), перакладчык – нарадзіўся і жыву на Беларусі. Сітуацыі ў аповедах – агульначалавечыя і... тыпова беларускія. Дзякую за прыемнае знаёмства амбасадзе Дзяржавы Ізраіль у Рэспубліцы Беларусь. І, мяркуем, нас ёсьць яшчэ чым парадаваць. І зьдзівіць.




**Лявон Лаўрэш. Міністр Беларускай Народнай Рэспублікі генерал ад інфантэрый Кіпрыян Кандратовіч: біяграфічны нарыс.** – Ліда, 2006. – 44 с. Наклад 250 ас.



Сыціпла выдадзеная кніжыца бачыцца першай ластаўкай бібліятэкі біяграфічных нарысаў пра дзеячоў БНР і надзвычай неабходная ў наш “безгістарычны” час, калі “масыцтвы” энцыклапедыі пішуць пра генерала: “Застаўся жыць у Парыжы. Далейшы лёс невядомы”. А ён – генерал Кандратовіч – пасыпей папсаваць нерви бальшавікам, а пасля зынішчэння БНР дажываў век у маёнтку Гародна на Лідчыне...

Лявон Лаўрэш, апавядаючы пра лёс генерала-беларуса, дае, да ўсяго, адлуп і Аляксандру Салжаніцыну, паказываючы на недакладнасць “Чырвонага кола” ў асьвятыленыні ваеннае біяграфіі К. Кандратовіча.

**Куфэрак Віленшчыны: гісторыка-краязнаўчы і літаратурна-мастацкі часопіс Віленскага краю.** – 2006, № 1 (11). – 178 с. Наклад 299 ас.



Нумар прысьвечаны съветлай памяці Міколы Ермаловіча. На адкрыцьці пасля ягонага партрэту – эсэ пра знакамітага гісторыка Mixася Казлоўскага. У “Куфэрку” друкуюцца ніzkі вершай М. Ермаловіча і Алега Аблажэя. Раздзел “Краязнаўства” запаўняюць развагі А. Камінскага, у цэнтры якіх – беларускае Крэва. Цэнтр “Куфару” прысьвечаны пазнавальнай “хроніцы аднаго жыцця” Л. Гардынца пра гісторыю радаводу Сікорскіх. А “Думкі ўслых” Янкі Галубовіча патрабуюць пазнакі даты ці асобных каментароў, бо ягоныя развагі з прычыны “зьдзеку над словам” архікастарэлі. Напрыклад: “А чаму б не праводзіць агляд па радыё часопісаў “Маладосць”, “Полымя”, “Нёман”...? Якраз агляды тых “нацыяналізаваных” выданняў – паўсюд. А вось “Куфэрка” – не было ні разу.



**Дзьмітры Касмовіч. ЗА вольную і сувэренну Беларусь.** – Вільня: “Gudas”, 2006. – 224 с. Наклад 500 ас.

Назва кнігі – ня слоганы нашых выбарчых кампаніяў... Унікальная кніга мемуараў Дз. Касмовіча (багатая рэдактарскай бібліяграфія) – пра тое, як аўтар у Крамлі цісніў руку Сталіну, галасаваў як дэпутат за далучэнне Заходняй Беларусі да СССР, а затым – функцыянерам нямецкай паліцыі – “па-геройску змагаўся супраць савецкай арміі” ды з “ляснымі бандамі”.

Г разумееш нарэшце розыніцу паміж “мемуарамі” і “ўспамінамі”: першыя пішуцца “як трэба”, а ўспаміны... Успомніць тое, чаго не было, – не магчыма. А яшчэ, чытаючы Касмовіча, думаеца:

найлепшыя мемуары – гэта выдуманы раман, а раман – *спавядальныя* успаміны.

**Вінцэс Мудроў. Альбом сямейны. (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе). Радыё Свабодная Эўропа. Радыё Свабода, 2007. – 232 с.: іл. Наклад не пазначаны.**

У аснове кнігі Вінцэсія Мудрова – перадачы Радыё Свабода, якія гучалі ўлетку і ўвосень 2006 году. Настальгічныя, без перабольшвання, успаміны пра 60-70-я гады мінулага стагоддзя праз рэчы, што тады акружалі кожнага савецкага чалавека, успаміны прасякнутыя добрым, дасціпным гумарам. А інакш і быць ня можа: чалавецтва, звычайна, са съехам разывітваеца са сваім мінулым. Так, але не-не ды нешта шчымліва і варухнецца ў сэрцы нават ад прачытання назвы згадкі. У каго ад «Газвады з сіропам», а ў каго ад «Хунвэйбінаў».

**Алесь Разанаў. Дождж: возера ў акупунктуры: пункціры. Менск: I. П. Логвінаў, 2007. – 162 с. Наклад 500 ас.**

У назыве кнігі – цэлы твор. Ці было шчэ такое ў нашай літаратуры?

Пункціры – паэтычная форма Разанава (ствараеца ўжо болей сарака гадоў) пераўзышила свой час. У часы шматслоўя зъяўленыне пункціраў было прадвесіцем новай эры ў паэзіі. Сёння яны добра ўкладаюцца ў sms-паведамленыне.

**Юры Туранак. Людзі СБМ. – Вільня: “Gudas”, 2007. – 224 с. Наклад 1000 ас.**

Новая праца дасыледчыка беларускасці, якая апісвае працэдуру стварэння нацыяналістычнай арганізацыі Саюз беларускай моладзі і яе ролю ў патрыятычным выхаваныні і... вярбоўцы моладзі на працу ў ваенна-дапаможную службу ў Нямеччыне. Гэта дакументальная сага пра антыпод піянеры-камсамоліі, у шыхтах якога было каля 9 тысячай юнакоў і дзяўчат. Пасыля прачытання высьвечваеца страшная блізкасць “вялікіх” Сталіна і Гітлера ды іхніх беларускіх ідэолагаў. З адной відавочнай розніцай: СБМаўцы за тое адседзелі доўгія тэрміны ў сібірскіх лагерах, а колішнія камсамольцы ў Беларусі і цяпер імкнуцца “кіраваць парадам”.

**І ўзімку лілеі цвітуць...: аповесці, апавяданні, уклад. В. Праўдзіна. Серыя «Вера. Надзея. Любоў». – Мінск: Мастацкая літаратура, 2007. – 382 стар. Наклад 1500 ас.**

«Мастацкая літаратура» распачала яшчэ адну серню, будучыня якой бачыцца цьмянай. Ідэя добрая, аднак, кола аўтараў задужа абмежаванае, бо пропускам у кнігу найчасціцай становіцца не адметнасць твору, а прысутнасць аўтара ў «саюзе Чаргінца».

**Макс Шчур. Ранні збор. (1991-2006). – Стакгольм: выд. фірма Аркона, 2006. – 300 стар.**

Сам аўтар называе сябе «даволі невядомым у Беларусі паэтам». Цяжка з гэтым не пагадзіцца, а прачытаўшы кнігу не пашкадаваць, што гэта так. Выбранае за пятнаццаць гадоў дазваляе пражыць гэты час разам з аўтарам і побач з ім. Што б там ні казалі пра «лірычнага героя», але ад сябе не скаваешся. Кніга жывая, кніга дыхае, кніга трывыніць і пакутуе...

